



Гістарычна і культурная
спадчына Берасцейшчыны



Рэдактары-складальнікі: Гарбузаў В.І., Гагакава Т.М.

Аўтары: Башкоў А.А., Варабей Ул.А., Гапасюк Л.А., Гарбузаў В.І., Жаркоў А.Ул., Калечыш А.Г., Каркатадзе А.А., Мароз В.В., Мяснянкіна А.М., Несцярчук Л.М., Шчэрба С.П.

Фота: аўтараў, рэдакцыі абласной газеты «Заря»

Выданне падрыхтавана ў Год культуры для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны вобласці. Змяшчае інфармацыю аб работе па захаванню гісторыка-культурнай спадчыны, значных аб'ектах рэстаўрацыі, вядомых помніках гісторыі і культуры, праяўленнях творчасці чалавека, нематэрыяльнай духоўнай спадчыне, унікальных выданнях і музейных прадметах, якія захоўваюцца ў фондах бібліятэк і музеях вобласці. Кніга будзе прадстаўляць цікавым спецыялістам, шырокаму колу грамадскасці, вучнёўскай і студэнцкай моладзі.

Выдадзена ў межах штоквартальнага інфармацыйнага бюлетэня.

ISBN 978-985-90352-6-5

© Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага абласцкага аблвыканкама, 2016
© Афармленне КУПП «Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты «Заря», 2016

ЗМЕСТ

Уступнае слова старшыні Брэсцкага аблывканкама Ліса А.В.	3
Гісторыка-культурная спадчына Брэсцкай вобласці Гарбузаў В.І.	6
Памятники каменного века Брестской области (к истории заселения) Калечиц Е.Г.	12
Археологический памятник «Городище древнего Берестя XI-XIV веков» Щерба С.П.	23
Архітэктурна-археалагічна спадчына Берасцейшчыны: даследаванні і дасягненні пачатку 2000-х гадоў Башкоў А.А.	29
Мураваныя хрысціянскія святыні Несцярчук Л.М.	38
Драўлянае сакральнае дойлідства Палесся як феномен узаемадзеяння культур Мароз В.В.	46
Бескупольные храмы Прибужского региона на примере Свято-Никитинской церкви в д. Здитово Жабинковского района Воробей В.А.	77
Палацы, паркі, замкі Берасцейшчыны X-XX стагоддзяў Несцярчук Л.М.	86
Знакавыя аб'екты рэстаўрацыі вобласці Гарбузаў В.І.	93
Архитектура Бреста межвоенного периода. Истоки, эволюция, проблемы сохранения наследия и перспективы использования Жарков А.В.	111
Государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». История создания и объекты мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Коркотадзе А.А.	116
Нематэрыяльная гісторыка-культурная спадчына Берасцейшчыны.....	144
Уникальные музейные предметы Гапасюк Л.А.	163
Кнігі і кніжнасць Берасцейшчыны Мяснянкіна А.М.	172

КНІГІ І КНІЖНАСЦЬ БЕРАСЦЕЙШЧЫНЫ

А.М.Мяснянкіна,
намеснік дырэктара па навуковай работе
Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага

Гісторыя

Фарміраванне культурных працэсаў на сучаснай тэрыторыі Брэсцкай вобласці заўсёды было абумоўлена яе геаграфічным палажэннем і звязанымі з гэтым фактарамі гістарычнымі падзеямі. На працягу стагоддзяў, ад моманту далучэння ў XIV ст. берасцейскіх зямель да ВКЛ, яны адносіліся да розных дзяржаўных утварэнняў: Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Паўночна-Захадні краю Расіі, БНР, БССР. Галоўны горад рэгіёна адпаведна мяньяў сваю назну і нават месца знаходжанне: быў Берасцем, Брэст-Літоўскам, Брэстам-над-Бугам, Бжэсцем, стаў Брэстам.

Першае, практычна адзінае, непасрэднае паведамленне наконт існавання кніг на нашых абшарах адносіцца да XIII ст. і змешчана яно ў Галіцка-Валынскім летапісе, дзе апісваецца, як князь Уладзімір Васількавіч заснаваў «многіе горады», у Камянцы паставіў царкву Дабравешчання Багародзіцы і «положы» ў ёй апракасныя (г. зн. – з тэкстам у паслядоўнасці пры богаслужэнні) Евангелле і Апостал, а таксама Перэмійнік (богаслужбовыя тэксты Старога Запавету) і загадкавы для нас «съборнік отца своего». У Брэсце «постави ж церков святого Петра, и euагелие да опракос оковано сребром... тута положи», і ў Бельску «поустрои церков иконами и книгами». Да гэтага ж часу адносіцца і факт вядзення пінскіх летапісных запісаў, у тым ліку і стварэнне, верагодна ў Пінску, пятай рэдакцыі Галіцка-Валынскага летапісу (1292 г.) [1].

XV–XVI стст. – пачатак «эры Гутэнберга», узікненне і імклівы рост кнігадрукавання ў Еўропе не абмінуў і нашы землі. У сярэдзіне XVI ст. канцлер ВКЛ, віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны арганізаваў у Брэсце друкарню і ў 1563 г. выдаў сусветна вядомую Брэсц-

скую (Радзівілаўскую) Біблію. Да гэтага ж часу адносяцца і першыя звесткі пра складанне кніжнага збору роду Сапегаў, часткі якога сёння з'яўляюцца гонарамі бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта і Расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Пецярбургу. З XVI – XVII стст. збіралі свае бібліятэкі буйнейшыя ўніяцкія, каталіцкія, кальвінісцкія кляштары і манастыры, сярод якіх Ляшчынскі (цяпер – тэрыторыя Пінскага раёна), Вольнаўскі і Богаяўленскі (цяпер – тэрыторыя Баранавіцкага раёна), Спаса-Праабражэнскі (Лунінецкі раён). Да нас дайшлі звесткі аб кнігазборах Іезуїцкага калегіума, кляштараў аўгустінцаў і дамініканцаў, ордэнаў брыгітак, бернардынак, бенедыкцінцаў і дамініканцаў – у самім Брэсце.

Канец XVIII – XIX стст., Трэці падзел Рэчы Паспалітай (1795 г.) – час росквіту і моды на «шляхецкія» бібліятэкі палацаў і фальваркаў. Да нас дайшлі звесткі пра кнігазборы Скірмунтаў, Пуслоўскіх, Нямцэвічаў, Юндзілаў, Ордаў, Пузынаў, Дзяяконскіх, Патоцкіх, Баброўскіх, графа Аляксандра Хадкевіча і мешчаніна Марціна Матушэвіча, Пінскай духоўнай семінарыі. Многія з іх былі страчаны падчас падаўлення паўстанняў 1794 і 1863 гг., ацалелае – секвеставана і вывезена пераважна ў Санкт-Пецярбург і іншыя месцы Расійскай імперыі.

XIX – пачатак XX стст. харектарызујуцца бумам кнігавыдання і кнігагандлю ў Брэсце і рэгіёне. Пачынаюць сваю дзейнасць самыя прадуктыўныя друкалітрафіі Брэста – Абелія Разенталя (з 1891 г.), Ёселя Кобрынца (з 1893 г.), пазней – Іцкі-Зэльмана Лейбавіча Ракава (з 1902 г.); кнігарняў з бібліятэкамі – Янкеля Капланскага (з 1891 г.), Беркі Лібермана (з 1896 г.), Іцкі Рыбацкага (з 1899 г.) і інш. Некаторыя з іх спрабуюць пашыраць свае функцыі і спалучаць кнігагандлёвую дзейнасць з выдавецкай (Б. Ліберман), пераплётную справу з друкарскай (А. Гендлер), літографскую і пераплётную (Ш. А. Фурман) [2].

У гэты ж час арганізујуцца першая бясплатная

бібліятэка-чытальня, бібліятэкі пры таварыствах і грамадскіх аўяднаннях урачоў, гарадской шляхты і многія іншыя.

Першая сусветная вайна і шэраг іншых палітычных падзеяў разам з Кастрычніцкай рэвалюцыяй 1917 г. знішчылі сістэму кнігавыдання і кнігараспайджання на Брэстчыне. Пачатак 1920-х гг. – так званы «міжваенны час»: амаль дзесяцігоддзе пайшло на тое, каб узнавіць разбуранае і спустошанае. І толькі ў 1930-х гг. актывізаваліся пазітыўныя змены: аднаўляюцца кнігавыданне і перыядычны друк, адкрываюцца дзяржаўныя бібліятэкі, бібліятэкі рэлігійных канфесій, нацыянальна-культурных і навуковых аўяднанняў. У 1921–1939 гг. у Палескім ваяводстве дзейнічалі 335 бібліятэк, з іх 91 – у Брэсце над Бугам [3].

Вялікая Айчынная вайна нанесла незаменныя страты, у тым ліку – і кніжной культуры рэгіёна.

У 1944 – 1945 гг. пачалі сваю работу раённыя і гарадскія (цяпер – цэнтральныя раённыя і гарадскія) бібліятэкі, актыўна фарміраваўся кніжны фонд, расла і шырылася сетка публічных бібліятэк, старанна падбіраліся і рыхтаваліся кадры.

На 01.01.1991 сетка публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці БССР складала 976 адзінак, імі абслугоўвалася 617439 чытачоў. Для параўнання: працэс кампьютарызацыі галіны, актыўнае выкарыстанне Інтэрнэту і дэмографічныя праблемы ў сельскай мясцовасці адлюстроўваючы ў лічбах 2016 г.: сетка – 518, колькасць чытачоў – 483192.

Зразумела, што без дэталёвага вывучэння фондаў і калекцый замежных архіваў, музеяў, бібліятэк аднавіць і запоўніць «белыя плямы» гісторыі кнігі рэгіёна немагчыма: усё найбольш каштоўнае і значнае з кніжной спадчыны назаўсёды страчана або вывезена ў Расію, Польшчу, Літву і г. д. Тым не менш усе гэтыя дзяржаўы, узяўшы на сябе задачу захавання беларускіх каштоўнасцей, вольна ці няволъна садзейнічалі выратаванню многіх з іх.

Бібліятэка не пакідае намаганняў у справе фарміравання традыцыйнага фонду края-

знаўчай тэматыкі. Гэта прыярытэтны накірунак работы, ён дазваляе выконваць галоўную задачу навуковай бібліятэкі: службы гарантам збору і захавання вычарпальная поўнай калекцыі інтэлектуальнага рэсурсу ведаў аб рэгіёне і ўплываць на навуковы, культуралагічны і патрыятычны патэнцыял грамадства. Сёння ў фондзе аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліографіі знаходзіцца 40 212 экзэмпляраў кніг і 150 назваў бягучых перыядычных выданняў. Аб'ём сферміраванага на яго базе краязнаўчага традыцыйнага сістэматычнага каталога – 400 тыс. записаў, электронных записаў – болей за 23 тыс.

Сярод набыткаў краязнаўчага фонду апошніх гадоў трэба адзначыць слайд карты старажытнага Берасця 1740 г. Яна Георга Максімільяна фон Фюрстэнхоза зарыгінала, які захоўваўся ў дзяржаўнай бібліятэцы г. Берліна. Менавіта дзякуючы гэтай карце мясцовым краязнаўцам А. Гладышчуком зроблены некалькі сенсацыйных адкрыццяў адносна месцазнаходжання ў Брэсце знакамітай друкарні, манетнага двара, цэркви і Ратушы. Усплеск інтарэсу з боку грамадскасці выклікала падораная бібліятэцы генеральным дырэкторам СП «Санта Імпэкс Брэст» А. М. Машэнскім кніга з серыі «Акты Віленскай археографіческай комиссіі» (Том VI. Вільня, 1872) і інш.

Вялікая каштоўнасць – польскамоўная частка краязнаўчага фонду, якая сабрана пераважна з дапамогай калег з Бяла-Падляскай гарадской публічнай бібліятэкі і налічвае больш за 1500 асобнікаў. Сярод іх: «*Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...*» (канец XIX – пачатак XX стст.) у 16-ці тамах, «*Aftanazy R. Dzieje rezydencji nadawnych kresach Reczypospolitej*» (T. 2–11, Wrocław, 1992–1997), дакументы аб выніках археалагічных раскопак польскага інжынера Томаша Жук-Рыбіцкага ў Брэсцкай крэпасці ў 1930-х гг. і г. д.

Асобны клопат бібліятэкі – амаль тысячны фонд рэдкіх кніг. Па зразумелых прычынах папаўненне яго ідзе марудна, патрабуе значных арганізацыйных намаганняў і матэрыяльных выдаткаў.

Вянчае спіс рэдкіх выданняў бібліятэкі фраг-

мент Брэсцкай Бібліі ў добрым стане захавання, які прадстаўляе сабой часткі кнігі ва ўладальніцкім пераплёце XVIII ст. [4].

Аўтэнтычнасць фрагмента пацверджана дасведчанымі экспертамі. Брэсцкая Біблія была выдадзена «невядомым друкаром» 4 верасня 1563 г. у Брэсцкай друкарні «за кошт Нясвіжскага князя, віленскага ваяводы, маршалка і канцлера Вялікага Княства Літоўскага Мікалая Радзівіла». У ёй змешчаны ўсе тэксты Старога и Новага Запаветаў. Да сённяшняга дня гэта кніга лічыцца адным з самых поўных і прыгожых выданняў таго часу; у свеце яна вядома як «Брэсцкая» або «Радзівілаўская» Біблія. Гэта было першае пратэстанцкае выданне Бібліі на польскай мове. Па запрашэнні Радзівіла над перакладам тэксту (Старога Запавету – з яўрэйскай мовы, а Новага – з грэчаскай) працавалі самыя вядомыя еўрапейскія навукоўцы таго часу: Ян Ласкі, Сымон Зацыус, Францыск Станкар, Пётра Статорыус, Андрэй Тшацескі (мал.) і інш [5].


Важкая, вялікая па памерах (каля 750 старонак) Біблія багата аздоблена. На першай старонцы варыянта, які надрукаваны ў Берасці, размешчаны герб Радзівілаў, далей – зварот Мікалая Радзівіла да караля Жыгімonta Аўгуста, два гравіраваныя тытульныя аркушы (асобны для Старога і Новага Запаветаў), гравюры-ілюстрацыі да першых частак Старога Запавету (кніг Быцця і Зыход). Усе гравюры выкананы высокакласны майстар, запрошаны, верагодна, толькі для гэтай мэты, бо больш нізе, акрамя Брэсцкай Бібліі

1563 г., яго працы не сустракаюцца. Не выклікае сумнення, што яму былі вядомыя скарынінскія першадрукі. Адным з доказаў з'яўляецца сюжэтнае падабенства некаторых берасцейскіх гравюраў да кніжных ілюстрацый Ф. Скарэны.

Тэкст Бібліі набраны прыгожым, добра чытальным гатычным шрыфтом і скампанаваны ў дзве калонкі, кожная глава пачынаецца ініцыяламі ў форме пляцёнкі.

Упершыню ў гісторыі кнігадрукавання на тэрыторыі Беларусі ў кнізе размешчаны прадметны паказальнік і амаль на кожнай старонцы тэксту – падрабязныя каментары.

Брэсцкая Біблія сёння – адзін з найлепш захаваных старадрукаў XVI ст. У публічных, музейных, семінарскіх, манастырскіх бібліятэках Еўропы і Амерыкі знаходзіцца больш за 130 асобнікаў, з іх трэцяя частка – поўныя, або з невялікімі стратамі. Невядомая колькасць – у прыватных калекцыях. Гэта дае падставу сцвярджаць, што верагодны наклад Бібліі – 1000 экзэмпляраў [6]. І цалкам мае рацыю меркаванне аб tym, што размах усяго запланаванага PR-праекта «Брэсцкая Біблія» Мікалаем Радзівілам Чорным быў скіраваны на тое, каб забяспечыць Святым Пісаннем не толькі кожны кальвінісцкі кніжны збор у Рэчы Паспалітай і за яе межамі, але і важныя інтэлектуальныя цэнтры Еўропы [7]. Што яму, несумненна, удалося.



Брэсцкая Біблія.
1563 г.

Трэба дадаць, што ў Беларусі няпоўны асобнік Брэсцкай Бібліі мае толькі Цэнтральная наукоўская бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальной Акадэміі навук.

Яшчэ адзін рарытэт кніжнага фонду – другі том выбраных твораў рымскага філосафа Луцыя Анея Сенекі [8]. Выбраныя творы філосафа на лацінскай мове былі выдадзены ў трох тамах. Першы том уключае «Поўны збор філасофскіх прац», другі – «Філасофія. Лісты. Прыродазнаўчыя пытанні» і трэці – «Рыторыка. Перакананне, спор, выказванні».

Для нас каштоўнасць выдання ў тым, што яно ўбачыла свет у 1658 г. у Амстэрдаме, у друкарні славутых галандскіх выдаўцоў Эльзевіраў і ўяўляе сабой выдатны прыклад паліграфічнага мастацтва эпохі станаўлення і развіцця кнігадрукавання.


Навогул, мець «эльзевіраў», а менавіта так называюць выданні галандцаў, у сваіх калекцыях – гонар любога кнігасховішча ў свеце, яны проста бясцэнныя.

Наш асобнік у добрым стане захавання, памерамі 1/12 долі ліста, выцягнутай формы, мае цэльнаскуранны пераплёт з залатым цінненнем на бінтавых карашках, кругавыя залатыя абрэзы. На тытульным лісце кнігі, акрамя звестак пра аўтара, назвы, года і месца выдання, размешчаны і адзін з пяці фірменных знакаў Эльзевіраў: багіня мудрасці Мінерва пад аліўкам дрэвам з сімвалам мудрасці – савой і дэвізам «*Ne extra oleas*».

Кніга Паўла Міхайлавіча Шпілеўскага «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» ўпершыню была апублікавана на старонках часопіса «Современник» у Расіі, а ў 1858 г. выйшла асобным выданнем у друкарні Санкт-Пецярбурга [9].

Падарожжа Паўла Шпілеўскага, апісаное на 242-х старонках, пачынаецца ў Варшаве і заканчваецца ў Грэску (зарэз – вёска ў Слуцкім раёне Мінскай вобласці).

Брэст-Літоўску прысвечана трэцяя глава кнігі на дзеяці старонках. Шпілеўскі падрабязна апісвае гісторыю старажытнага Брэста да 1831 года, свае ўражанні аб Валынскім і Кобрынскім



Сенека Л. А. Выбраныя творы.
Т. 2. Амстэрдам:

Выдавецства Эльзевіраў, 1658 г.

Тытульны ліст

прадмесціах, апаясаных Бугам, гулянні брэстайчан па набярэжнай, кірмашы, сінагогі, а таксама знаёміць чытачоў з археалагічнымі рэдкасцямі Брэста. У час шпациру яго вельмі ўразілі «эти добрые и наивные пинчуки в огромных дегтярных сапогах и засмоленных зипунах...», якія прыбылі ў Брэст на кірмаш. «Вас поразит и остановит оригинальное, народное местное их наречие полесское... но сколько бы удовольствия и наслаждения испытали вы, если б увидели, какие употребляют они жесты, телодвижения и взмахи руками, когда объясняются между собой дружески».

Далей Шпілеўскі падрабязна апісвае брэсцкую станцыю, дзе «можно с удовольствием отдохнуть, особенно после маленьких незавидных станций польских. Какая чистота, какая опрятность, какой комфорт и роскошь во всём!».


У тых гады, калі падарожнічай Шпілеўскі, яшчэ не было фотаапаратаў, але ён так дэталёва апісвае ўсё ўбачанае, што ў час чытання нават не заўважаеш у кнізе адсутнасці ілюстрацый.

Географы, этнографы, літаратары, фальклорысты, краязнаўцы не могуць не лічыцца са спадчынай, якую пакінуў Павел Міхайлавіч Шпілеўскі. Праз паўтара стагоддзя пасля смер-

ці аўтара яго кнігі перавыдаюцца, перачытваюцца, на іх спасылаюцца навукоўцы.

Сярод апошніх каштоўных набыткаў Бібліятэкі варта адзначыць «Русскую охотничью библиотеку. Полный список книгъ и брошюръ с краткими о каждой изъ нихъ отзывами» [10], якую склаў М. Ю. Анофрыевъ і выдаў за свой кошт у Брэст-Літоўску ў друкарні Ё. Кобрынца ў 1905 г. Асобнік з 160-ці старонак знаходзіцца ў добрым стане, мае ўладальніцкі пайскураны пераплёт, запісы пяром на рэштках выдавецкай вокладкі і на старонках 33 і 69.

Каталог скампанаваны ў 11 тэматычных раздзелаў і ўключае часткова анатаваныя бібліографічныя апісанні законаў пра паляванне, уставаў аматарскіх аб'яднанняў, выданняў пра рыб, птушак, паляўнічых сабак, зброю, апавесцей, апавяданняў, дапаможнікаў, антыкварных выданняў.



Анофріев Н. Ю. Русская охотничья бібліотека.

Брестъ-Литовскъ: Типографія. I. Кобринца,
1905 г.

Кніга гэта – сапраўдная рэдкасць. Так пазначаецца лот з ёю на антыкварных кніжных аукцыёнах. Што тычыцца бібліятэчных фондаў, то зараз вядома пра два захаваных асобніка: у фондах Расійской нацыянальной бібліятэкі ў г. Санкт-Пецярбургу і Расійской дзяржаўнай бібліятэкі ў г. Маскве.

Гонар фонду рэдкіх кніг бібліятэкі – «Белавежская пушча» Г.П. Карцова, выдадзеная ў 1903 годзе [12].

Сёння няшмат бібліятэк у Беларусі могуць пахваліцца наяўнасцю ў іх фондзе шыкоўнага выдання ў вокладцы з залатым рэльефным цінненнем, скуранным упрыгожаным карашком у вялікім альбомным фармаце, якім з'яўляецца кніга Георгія Карцова «Беловежская пушча. Ее исторический очерк, современное охотничье хозяйство и высочайшие охоты в Пуще». У кнізе змешчаны 22 геліагравюры, 137 аўтатыпій, 40 цынкаграфій, 1 літаграфія, 9 картаў і 4 чарцяжы. Выданне ілюстравана мастакамі М. А. Зічы, К. Я. Крыжыцкім, В. І. Навозавым, М. С. Самокішам, Р. Ф. Фрэнцам, А. С. Хрэнавым і фотаздымкамі А. Д. Далматава, А. А. Гала, Гана (Царскае Сяло), Карасіка (Гродна) і Г. П. Карцова. Выдадзена гэтая ўнікальная кніга ў Санкт-Пецярбургу ў артыстычнай установе А. Ф. Маркса ў 1903 годзе.

Белавежская пушча – запаведнік, які не мае сабе роўных у Еўропе.

6 і 7 кастрычніка 1860 г. менавіта ў пушчы адбылося гістарычнае паляванне імператара Аляксандра II і запрошаных гасцей: герцага Саксэн-Веймарскага, прынцаў Карла і Альберта Прускіх, Аўгуста Вюртэмбергскага, Фрыдрыха Гесэн-Касэльскага і шматлікай світы. Здабыча палявання аказалася баґатай – каля сотні звяроў: зубры, кабаны, ласі, сарны, лісіцы. Гасудар Аляксандр II быў надзвычай задаволены вынікамі гэтага палявання і выказаў жаданне ў мастацкім увасабленні падзеі. Ідэю імператара пра жывапісанне ўсяго таго, што адбылося, змог спраўдзіць выбітны мастак-графік, вянгерскі рысавальшчык і жывапісец са шляхетнага роду Міхайл Аляксандравіч Зічы, які шмат працаваў у Расіі і быў непасрэдным уздельнікам гэ-

тага палявання. Мастак прадставіў серую акварэллю, якія былі адобранныя Аляксандрам II. Змястоўны тэкст і выдатнае афармленне кнігі – віньеткі, застаўкі, канцоўкі, а таксама самі малюнкі зрабілі яе адным з лепшых узору не толькі рускай паляўнічай літаратуры, але і кнігавыдавецтва пачатку XX стагоддзя. У прадмове кнігі сказана, што задача гэтага выдання – пазнаёміць свет з сучасным становішчам царскіх паляўнічых угоддзяў і ў першую чаргу – з Белавежскай пушчай, яе гаспадаркай, жыццём і з папярэднімі ў ёй паляваннямі.


Наступнымі рарытэтамі фонду па часе выдання і існавання трэба назваць арыгіналы першага нумара газеты «Іскра» 1900 г. [13] і камплект улётак 1917 г. [14]. Газета ўяўляе сабой ліст паперы памерам 30×42 см, тэкст надрукаваны на адным баку.

У правым верхнім кутку размешчаны эпіграф: «Изъ искры возгорится пламя!»... Отвѣтъ дэкабрістов Пушкину». Перадавы артыкул «Насущныя задачи нашего движения» і некралог «Вильгельмъ Либкнехтъ» аўтарства У. І. Леніна складаюць змест нумара.

Трэба адзначыць, што стваральнік і галоўны ідэйны кіраунік нелегальнай газеты Уладзімір Ільіч Ленін адводзіў ёй галоўную ролю ў тэарэтычнай падрыхтоўцы і арганізацыйным аб'яднанні партыі большавікоў для здзяйснення перавароту. Выдавацца газета пачала ў снежні 1900 г. у Лейпцигу. Цікава, што першая спроба пераправіць газету ў Расію не ўдалася: 3000 асобнікаў былі канфіскаваны на мяжы, тым каштоўней наш экзэмпляр.

Як вынік дзеяніасці партыі большавікоў – чартовыя рарытэты нашага фонду: загады №№ 4 і 7 армейскага ваенна-рэвалюцыйнага камітэта 2-й арміі ад 19 і 24 лістапада 1917 г. за подпісам таварышаў старшыні камітэта Тараканава і Ціхмянёва. 2-я армія ўваходзіла на той момант у склад Заходняга фронту, яе штаб знаходзіўся ў Слуцку. Ваенна-рэвалюцыйны камітэт падпарадкоўваўся Слуцкаму савету салдацкіх, рабочых і сялянскіх дэпутатаў.

Загады ўяўляюць сабой часткова пашкоджа-



*Карцов Г. П. Беловежская пуща.
С.-Петербургъ: Артистическое заведение
А. Ф. Маркса, 1903 г.*

ныя лісты газетнай паперы 21×34 см.

Тэкст загада № 4 не пакідае сумневаў: на тэрыторыі Беларусі пачаліся рэвалюцыйныя пераўтварэнні, т. зв. «палітыка ваеннага камунізму». Яна прадугледжвала нацыяналізацыю банкаў і аб'ектаў прамысловасці, заклікала зямельныя камітэты, вайсковыя часткі, уладальнікаў маёнткаў і фальваркаў да «Немедленнага отчуждения...: а) Земли пахотной, луговой, под лесом и проч. б) Построек и зданий эксплуатационного пользования, как-то: скотных дворов, маслобоец, лесопилен, мельниц, казарм для рабочих, парников и т. п. за исключением построек личного пользования. в) Сельскохозяйственных орудий, скота и лошадей. г) Всех продуктов сельского хозяйства (хлеб, жмыхи, сено, дрова и т. п.)».

Загад № 7 абавяшчае канец вайне, перамогу рэвалюцыі і блізказць «царства свободы трудящихся».

Абсалютная антыкварная рэдкасць – «Атлас командира РККА» [15]: камплект карт памерам 360×500 см, выдадзены ў 1938 г. Генеральным штабам Рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі. Атлас быў складзены з улікам навейшых на той момент здымкаў, даследаванняў тэрыторый і іншых картаграфічных крыніц.


Выданне ўключае камплект з 39 каліровых картаў, сярод якіх: «Зорнае неба і сонечная сістэма», «Геаграфічнае ўяўленне пра зямлю ў розныя эпохі», «Параўнальныя памеры гор, выспаў, азёраў, мораў і рак», «Параўнальныя памеры матэрыкоў, метраполій і калоній, гарадоў».

Але для нас асаблівы інтэрэс прадстаўляе карта «Политико-административная карта СССР» № 19. На ёй пазначана мяжа СССР, усталяваная «Рыжскім дагаворам» у 1921 г. паміж Польшчай і савецкімі рэспублікамі (РСФСР, БССР, УССР), пасля завяршэння савецка-польскай вайны.

Праз год мяжа Беларусі зменіцца ў чарговы раз. Мы маєм і вельмі яскравы «мастацкі» працяг «Атласа командира РККА» – зборнік «Фронтовые стихи» (Брест-Літовск, 1939) [16]. Гэта электронная копія асобніка, які ёсьць толькі ў фондзе Расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Пецярбургу. Дарэчы, гэта яшчэ адна частка фонду рэдкіх кніг: калі няма магчымасці набыць уласны арыгінал цікавай для нас кнігі, мы намагаемся атрымаць яе электронную копію.

Выданне «Фронтовые стихи» – кішэннага формату, выканана на газетнай паперы ў друкарні М. Таненбаума, мае 32 старонкі. Яно цікава не толькі як прыклад паліграфічнай прадукцыі таго часу, а найперш таму, што ў стварэнні гэтага зборніка ўдзельнічалі культавыя савецкія паэты ваенай пары: будучы «бацька» бессмяротнага «Васіля Цёркіна» Аляксандр Твардоўскі, слынны паэт-песеннік Яўген Далматоўскі, вучань Уладзіміра Маякоўскага Сямён Кірсанав і інш. Вядома, што ў час вераснёўскага 1939 го-

да пахода Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь па загаду Іосіфа Сталіна былі накіраваны пісьменнікі і паэты, якія працавалі ў новых мясцовых газетах і выконвалі задачу ідэалагічнага «суправаджэння» працэсаў саветызацыі заходнебеларускіх земель. Узгаданы зборнік вершаў яскрава ілюструе гэты працэс. У прадмове «С винтовкой и песней» чытаем: «Еще не взошла заря осеннего утра 17 сентября 1939 года, когда части великой Красной Армии перешли, по приказу советского правительства, границу Польши на всем ее протяжении. Исполнились сроки, и Красная Армия стерла линию, насильственно навязанную панами и столько лет разделявшую белоруссов и украинцев востока от таких же белоруссов запада. Братья кинулись в объятия друг к другу». І далей: «В эту маленькую брошюру вошли лучшие из первых стихотворений и песен, которыми отклинулись на исторические события группа



Атлас командира РККА. Москва, Генеральный штаб РККА, 1938 г.



Фронтовые стихи. Брест-Литовск, друкарня
М. Таненбаума, 1939 г.

Обложка издания

советских поэтов, находящихся на Белорусском фронте». Тэмы і настрой сабраных вершаў цалкам адпавядаюць мэце ідэйна-палітычнага выхавання мясцовых працоўных і сялян.

Асоба

Бібліятэка сёння займаеца не толькі фарміраваннем дакументнага фонду, але і за-
клапочана вяртаннем гораду і рэгіёну звестак
пра вядомых і славутых асобаў – ураджэнцаў
Брэстчыны. Так адбылося з мастаком Якавам
Балглеем.

У 2012 г. пабачыла свет кніга Уладзіміра Счастнага «Художники Парижской школы из Беларуси» (Мінск). Па просьбе аўтара бібліятэка выступіла арганізаторам яе презентациі ў Брэсце. Пры падрыхтоўцы мерапрыемства мы звярнулі ўвагу на адзіны радок у кнізе пра нашага земляка – Якава Балглея, мастака, які жыў і працаваў у Парыжы разам са славутымі Маркам Шагалам, Амадэем Мадильяні, Хаймам Суціным, Міхаілам Кікоіным і інш. Менавіта

сумесная пошукавая праца з Гродзенскім дзяржаўным гістарычным архівам, Брэсцкім абласным архівам, Брэсцкім музеем гісторыі горада дазволіла нам знайсці не толькі звесткі пра сям'ю мастака і месца яго пражывання ў Брэсце, але і фотаздымкі яго сваякоў.

Упершыню гэтыя факты былі агучаны падчас презентацыі. Такі «падарунак» гораду не прайшоў незаўважаным: паследаваў добры дзясятак публікаций у СМИ, а ў галерэі «Беларт» рэдактарам газеты «Брестский курьер» Мікалаем Аляксандравым была арганізавана выставка рэпрадукцый карцін мастака у 2015 г.

Ганаровым консулам Францыі ў г. Брэсце Леанідам Стәецкім Музею гісторыі горада былі падораны два малюнкі Я. Балглея. Спадзяём-ся, што на месцы, дзе быў дом сям'і мастака, з'явіцца мемарыяльная дошка.

Берасцейскія кнігазборы

Зараз на Брэстчыне актыўна аднаўляюцца гістарычныя аб'екты матэрыяльнай культуры: палацы, сядзібы, помнікі сакральнай культуры. Надышоў час адраджэння духоўнага напаўнення гэтай спадчыны, якой з'яўляеца і кніжная культура рэгіёна. Знайсці і сабраць «панесенае ветрам» гісторыі, вярнуць хоць бы віртуальна тое, што складае памяць і гонар наці ў цэлым і берасцейцаў ў прыватнасці – наш абавязак.

Вядома, што ў фондзе Расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў г. Санкт-Пецярбургу знаходзіцца частка збору Сапегаў з мястэчка Кодэнь (затрагае тэрыторыя Польшчы, Люблінскае ваяводства), там жа – канфіскаваныя царскім урадам у 1839 г. кнігі Каралія Нямцэвіча, брата нашага знакамітага земляка, ад'ютанта і сябра Тадэуша Касцюшкі – Юліяна Урсына Нямцэвіча.

У бібліятэцы Вільнюскага ўніверсітэта захоўваюцца сямейная бібліятэка, сабраная ў Ружанах і завешчаная ўніверсітэту Львом Сапегай – гетманам Вялікага Княства Літоўскага, і Каталог 1783 г. бібліятэкі бенедыкцінскага кляштара Монтэ-Красіна з Гарадзішча, што пад Пінскам. У Швейцарыі выдадзена манографія пра кляштарную бібліятэку Бярозы-Картуз-

скай. Пры ліквідацыі кляштара ў пачатку XIX ст. у ёй знаходзіліся 1303 друкаваныя кнігі і больш за 100 рукапісаў. У Лондане ў Беларускай бібліятэцы і музее імя Францыска Скарыны знаходзіцца архіў Пінскага праваслаўнага духоўнага кіравання.

Пытанні рээстытуцыі (вяртання культурных каштоўнасцей) знаходзяцца ў кампетэнцыі кіраунікоў дзяржаў і ўрадаў. Для нас жа першай задачай з'яўляецца атрыманне інфармацыі аб tym, у фондах якіх бібліятэк, архіваў, музеяў Беларусі і замежных краін знаходзяцца арыгіналы дакументаў, якія маюць адносіны да гістарычнай спадчыны Брэстчыны.

Другая важная задача – вяртанне гэтых культурных каштоўнасцей на гістарычную радзіму ў віртуальным, алічбаваным выглядзе.

З асэнсавання гэтых праблем нарадзілася ідэя ўнікальнага для Беларусі краязнаўчага праекта Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання»: перыядычнай навукова-практычнай канферэнцыі, на якую запрашаюцца вядучыя вучоныя, спецыялісты-кнігазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Польшчы, Латвіі, Казахстана. Трэба адзначыць, што сабраць навукоўцаў «з першага рада» – справа няпростая: усе яны маюць «свае» тэмы даследаванняў, працоўныя абавязкі ў сувязі з пасадамі, распісаныя на гады ўперад графікі лекцый або заняткаў са студэнтамі. Таму менавіта папярэдняя падрыхтоўка праграм канферэнцый, узгадненне тэм і тэрмінаў, вырашэнне арганізацыйных пытанняў патрабуюць шмат часу і высілкаў.

У рамках праекта адбылося ўжо тры канферэнцыі (2008, 2012, 2015 гг.) [17], адзін круглы стол (2013 г. – «Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання»)[18].

Інфармацыя, атрыманая ў ходзе аблікарвання, старанна аналізавалася і фарміравалася ў шэраг праектаў абласной бібліятэкі:

«Кніжныя зборы роду Сапегаў» (2011 г.) [19]

Праект выконваўся пад эгідай ЮНЕСКА су-

месна з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Расійскай нацыянальнай бібліятэкай у г. Санкт-Пецярбургу. Уяўляе сабой рэканструкцыю кніжнага збору знакамітага беларускага роду палітыкаў, дыпламатаў і эканамістаў Сапегаў, якая збіралася некалькімі пакаленнямі гэтай сям'і ў Ружанах (тэрыторыя сучаснай Брэсцкай вобласці), Кодэні (тэрыторыя Рэспублікі Польшча) і Дзярэчыне (тэрыторыя Гродзенскай вобласці) у электронным выглядзе. Уключае алічбаваную частку кніжнай калекцыі Сапегаў з Кодэні, якая захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы, артыкулы вучоных гісторыкаў і кнігазнаўцаў, грунтоўную бібліографію.

«Віртуальная рэканструкцыя спадчыны Ю. І. Крашэўскага» (2012–2014 гг.) [20].

Міжнародны праект, таксама падтрыманы ЮНЕСКА, прысвечаны Юзафу Ігнацыю Крашэўску – аднаму з самых паспяховых пісьменнікаў XIX ст., гісторыку, кампозітару, мастаку, рэдактару, выдаўцу, грамадскому дзеячу, акадэміку Кракаўскай Акадэміі науک, якому ў 2012 г. споўнілася 200 гадоў. Крашэўскі з'яўляецца знакавай фігурай для Беларусі, Украіны і Польшчы: створаны і паспехова дзейнічаюць музеі Крашэўскага, зборы яго твораў дасюль рэгулярна перавыдаюцца буйнейшымі выдавецтвамі Варшавы, Масквы і Санкт-Пецярбурга.

Нарадзіўся Ю. І. Крашэўскі ў Варшаве, раніе дзяцінства правёў у Раманаве пад Бяла-Падляскай (Польшча), вучыўся ў Бяла-Падлясцы, Любліне (Польшча) і Свіслачы (Беларусь), потым жыў на Жыторміршчыне (Украіна). Але як пісьменнік Крашэўскі спраўдзіўся ў маёнтку бацькоў Доўгае на Пружаншчыне (Брэсцкая вобласць). Менавіта тут ён упершыню стаў сур’ёзна займацца літаратурнай творчасцю, падпісваць свае творы сапраўдным прозвішчам і набыць неверагодную папулярнасць у чытаючай публікі. Ініцыятыва брэсцкіх бібліятэкараў была падтрымана прафесійнымі партнёрамі: Нацыянальной бібліятэкай Беларусі, Бяла-Падляскай гарадской публічнай бібліятэкай,

Музеем-сядзібай Ю. І. Крашэўскага ў Раманаве (Польшча), Ровенскай абласной універсальнай навуковай бібліятэкай (Украіна).

Створаны электронны рэсурс уяўляе сабой камплект з двух DVD-дывскаў (8 Гб інфармацыі). На першым прадстаўлены ба-гацейшы бібліяграфічны рэпертуар, музычныя і маастацкія творы, манаграфія аб Ю. І. Крашэўскім, хроніка яго жыцця і творчасці. На другім – электронныя аналагі твораў на польскай мове, а таксама ў перакладах на беларускую, рускую і украінскую мовы.

Праект паклаў аснову для далейшага прыгранічнага супрацоўніцтва бібліятэк і музеяў Беларусі і Польшчы ў вобласці выкарыстання інфармацыйных тэхналогій, а таксама фарміравання турыстычных маршрутаў Прыбужскага рэгіёна. Рэальная і перспектыва выдання ў перакладзе на беларускую мову кнігі Ю. І. Крашэўскага «Успаміны аб Палессі, Валыні і Літве» («Пінск і яго наваколлі», «Пінск і Піншчына», «Палескі кірмаш», «Сяло на Палессі», «Карчмы і дарогі на Палессі», «Адзенне мяшchan і сялян наваколляў Брэста, Кобрына і Пружан» і інш.) з ілюстрацыямі і замалёўкамі аўтара.

«Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI ст.» [21]

Праект нарадзіўся ў ходзе аднайменнага кру-глага стала, які адбыўся ў маі 2013 г. і быў прысвячаны 450-годдзю адной з самых знакамітых кніг Сярэднявечча. Парнёрам Брэсцкай абласной бібліятэкі стаў Цэнтр даследаванняў польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў Ягелонскага ўніверсітэта (г. Кракаў, Польшча). У 2014 г. быў выдадзены зборнік матэрыялаў круглага стала, а ў 2015 г. – вынікі сумеснага арыгінальнага даследавання, якое дазволіла знайсці экзэмпляры Брэсцкай Бібліі ў кнігасховішчах Рaciі, Вялікабрытаніі, Польшчы, Францыі, ЗША, Украіны, Літвы і Швецыі.

З дапамогай калег з Цэнтра Эстрэйхераў зборнікі трапілі ў буйнейшыя бібліятэкі, універсітэты, музеі, архівы Польшчы, Літвы, Украіны, Рaciі.

«Віртуальная бібліятэка»

Пры самых трапяткіх адносінах да рэдкіх папяровых кніг і документаў трэба разумець, што надышоў час стаць на адзін узроўень з перадавымі інфармацыйнымі праектамі і прасунутымі карыстальнікамі Інтэрнэту. Небаходна захаваць усё самае важнае для нас у гігабайтах і забяспечыць да гэтых рэсурсаў прости і хуткі доступ.

Пяць гадоў таму бібліятэка пачала ствараць электронную базу даных (ЭБД) «Краязнаўства Берасцейшчыны» (www.kb.brl.by), якая стала часткай сайта бібліятэкі (www.brl.by). Электронны праект уяўляе сабой сістэму баз даных (БД):

«Кнігі “Памяць”» – унікальная, адзіная ў краіне ЭБД, уключае ўсе раённыя і гарадскія кнігі «Памяць» па Брэсцкай вобласці ў алічбаваным выглядзе, дае магчымасць карыстальнікам здзяйсняць пошук звестак па імянных і геаграфічных прыкметах.

Кнігі «Памяць» (1997 – 2002 гг.) – шматтомнае выданне гісторыка-документальных хронік гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці. Праца была здзейснена калектывамі аўтараў, створаных пры гаррайвыканкамах, у якія ўваішлі краязнаўцы, журналісты, пісьменнікі. Аснову хронік склалі разнастайныя матэрыялы, на-вуковыя даследаванні, шматлікія публікацыі ў кнігах, часопісах, газетах, успаміны ўдзельнікаў і сведкаў гістарычных падзей. Ускладняла працу карыстальнікаў з кнігамі адсутнасць даведнага апарату.

У 2013 г. супрацоўнікамі гарадскіх, раённых бібліятэк вобласці на чале са спецыялістамі аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфії, інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела і аддзела бібліятэказнаўства Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага былі складзены імянныя і геаграфічныя паказальнікі да ўсіх кніг «Памяць». Пазней на іх аснове быў сформіраваны пошукавы апарат ЭБД.

«Спадчына» – аб'ядноўвае разгорнутую інфармацыю пра знакамітых людзей, падзеі і значныя даты Брэстчыны. Налічвае каля 500



артыкулаў з бібліографічнымі спісамі. Ствараецца Брэсцкай абласной бібліятэкай імя М. Горкага разам з цэнтральнымі раённымі і гарадскімі бібліятэкамі вобласці, папаўняеца рэгулярна на аснове звестак «Календара знамянальных і памятных дат Брэсцкай вобласці на бягучы год»;

«Навіны краязнаўства», «Навінкі фонду» – складаецца супрацоўнікамі аддзелаў краязнаўчай літаратуры і бібліографіі, бібліятэказнаўства і інфармацыйных тэхналогій бібліятэкі на аснове інфармацыі, атрыманай ад бібліятэкараў цэнтральных раённых і гарадскіх бібліятэк вобласці;

«Хроніка культурнага жыцця Брэсцкай вобласці» – штомесячная інфармацыя аб асноўных мерапрыемствах ва ўстановах культуры і мастацтва вобласці. З 1990 г. вядзеца галоўным бібліёграфам бібліятэкі Уладзімірам Сухапарам у традыцыйным выглядзе, з 2012 г. – размяшчаецца ў адпаведным раздзеле «Краязнаўства Берасцейшчыны» з магчымасцю спампаваць матэрыял;

«Брэсцкі мір» – прысвечана адной з нямногіх падзеі сусветнай гісторыі, якая мае непасрэднае дачыненне да г. Брэста. Унікальная поўнатаэкставая электронная база даных аб'ядноўвае дакументы, кнігі, артыкулы,

фотаздымкі, карты з фонду Брэсцкай абласной бібліятэкі і бібліятэк і музеяў Беларусі, Украіны і Расіі. Ствараецца супрацоўнікамі інфармацыйна-бібліографічнага аддзела і аддзела інфармацыйных тэхналогій бібліятэкі пры садзейнні міжбібліятэчнага абанемента (МБА).

У планах бібліятэкі – распрацоўка і стварэнне ЭБД «Брэсцкая Біблія», «Брэсцкая унія» і «Брэсцкая крэпасць».

У 2015 г. Брэсцкая абласная бібліятэка адзначыла 75-годдзе з дня заснавання. Для чалавека гэта ўзрост мудрасці. Для бібліятэкі – момант асэнсавання сваёй місіі і далейшага шляху ў працэсе фарміравання культурнай прасторы, таго самага «сілкуючага душу паветра», без якога немагчыма існаванне чалавека-асобы, чалавека-патрыёта, рэалізацыя яго творчага патэнцыялу на карысць Айчыны.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Нікалаеў, М. В. Абрэзкі старожытнай кніжнай культуры Берасцейшчыны (пераважна па матэрыялах Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Пецярбургу) // Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспективы даследавання», Брэст, 30 – 31 кастр. 2008 г. Брэст, 2010. С. 285 – 286.

2. Доўнар, Л. І. Кніжная справа Брэст-Літоўска ў XIX – пачатку XX ст. // Там жа. С. 80–98.
3. Вабішчэвіч, А. М. Друк і бібліятэчная справа на Брэстчыне ў 1939–1941 гг. // Берасцейскія кнігазборы: пра-блемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады II Міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая – 3 чэрв. 2012 г. Брэст, 2013. С. 117–125.
4. Biblia święta, Tho jest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z zydowskiego, greckiego, yłacinskiego, nowo na polski język ... wyłoczone / nakładem ... M. Radziwiła [Czarnego]. – Brześć [Брэст], [4.IX.1563]. – S. 121–134, 481–512, 514–527, 83, 85–91. [Фрагмент].
5. Мароз, В. Радзівілаўская (Берасцейская) Біблія ў ёўрапейской прасторы культурнага і духоўнага ўзаемадзеяння // Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэрыялы і даклады міжнар. круглага ста-ла, Брэст, 29–31 мая 2013 г. Брэст, 2014. С. 20.
6. Сіес-Кышкоўскі, С. Тыпаграфічныя варыянты Брэсцкай Бібліі // Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: но-вия даследаванні і матэрыялы. Мінск, 2015. С. 80.
7. Валецкі, В. Брэсцкая біблія і Еўропа: PR-праект Мікалая Радзівіла Чорнага // Там жа. С. 25–40.
8. Seneca, Lucius Annaeus. Opera Omnia : [у 3 т.] / Lucii Annaei Senecæ ; Iusti Lipsii et Ioannis Frederici Gronovii emendation ; ex Andreae Schotti recensione. – Amstelodami [Amsterdam] : Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1658–1659.
- T. 2 : Tomus Secundus In quo Epistolae, & Quaestiones Naturales. – 1658. – 694 с. ; 12° (13,3 см).
9. Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. СПб., 1858. 242с.
10. Анофріевъ, Н. Ю. Русская охотничья бібліотека: полный списокъ кнігъ и брошюръ съ краткими о каждой изъ нихъ отзывами. Брэст-Літоўскъ: Типографія І. Кобринца, 1905. 160 с.
11. Глазов, В. Николай Анофриев, офи-цер Брест-Літоўскай крепости, был владель-цем крупнейшей библиотеки своего времени по охотоведению // Брестский курьер. 2012. 15 но-ября (№ 46). С. 20.
12. Карцов, Г. П. Беловежская пуша. Ее исторический очерк, современное хозяйство и высочайшие охоты в пуще. СПб., 1903. 16, 414 с.: гравюры, карты, чертежи.
13. Искра: [газета Российской социал-демократической рабочей партии]. 1900, декабрь –1905, октябрь. [Лейпциг], 1900. Декабрь, № 1.
14. Приказ Армейского Военно-Революционного Комитета 2-й Армии, 19 ноября 1917 го-да, № 4. Подписан: за председателя Армейского Военно-Революционного Комитета тов. пред-сед. Тараканов, секретарь Пасынков; Приказ Армейского Военно-Революционного Комитета 2-й Армии, 24 ноября 1917 года, № 7. Подписан: за председателя Армейского Военно-Революци-онного Комитета товариш председателя Тихме-нев, секретарь Пасынков.
15. Атлас командира РККА [Карты] / 7-й от-дел Генерального штаба РККА, 1938. 4 л., 39 л. цв. к., 69 с. Алф. указ. геогр. наименований. Ан-тиквар. изд.
16. Фронтовые стихи: сборник. Брест-Літоўск: Издание красноармейской газеты «Ча-совой родины», 1939. 32 с. Электронная копия из фонда РНБ в г. Санкт-Петербурге.
17. Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы дасле-давання», Брэст, 30–31 кастр. 2008 г. / Брэсцкі аблвыканкам, Абласная бібліятэка імя М. Гор-кага; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. Брэст: Палигра-фика, 2010. 463 с.; Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: ма-тэрыялы і даклады II Міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая – 3 чэрв. 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая аблас-ная бібліятэка імя М. Горкага; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. Брэст: БрДУ, 2013. 464 с.
18. Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая

Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэрыялы і даклады міжнар. круглага стала, Брэст, 29–31 мая 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавен'янка; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. Брэст: БрДУ, 2014. 247 с.

19. Книжное собрание рода Сапег [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Российская национальная библиотека; сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша; под науч. ред. Н. В. Николаева, Т. И. Рошиной. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2011. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

20. Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887) [Электронны рэсурс] / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага і інш.; склад.: Л. В. Гарбачова, А. М. Мяснянкіна; пад навук. рэд. Т. В. Кузьмініч. Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. 2 электрон. апт. дыскі (CD-ROM).

21. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: новыя даследаванні і матэрыялы / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна; пад агул. рэд. В. Валецкага. Мінск: Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2015. 272 с.